

ЗВЯЗДА
Місьмя
Плошча 4 ЦК ВКП(б) Орг.
Інсп. Отдел
Звезда - 1
Орган ЦК і МК КП(б)Б. ЦВК і СНК ЕССР

№ 209 (5042)
ВЕРАСНЯ
18
АўТАРАК
1934 г.
год выдання XVII

Сёння ў Доме Комасветы—сход партыйна-комсамольскага і прафесіянальнага актыва Менска, прысвечаны вынікам першага Усесаюзнага з'езда савецкіх пісьменнікаў

ЛІГА НАЦЫІ І СССР

Большэсць дзяржаў, якія ўваходзяць у Лігу Нацый, апраўдана на ўрада СССР у запрашэнні ўступіць у Лігу і прыняці ёй свае нашоўнае супрацоўніцтва для выкапання «сваіх патрыманняў і арганізацыйнага міру».

Вялікія дзяржавы, якія ўваходзяць у Лігу Нацый, апраўдана на ўрада СССР у запрашэнні ўступіць у Лігу і прыняці ёй свае нашоўнае супрацоўніцтва для выкапання «сваіх патрыманняў і арганізацыйнага міру».

ВОДГУКІ СУСВЕТНАГА ДРУКУ НА ЗАПРАШЭННЕ СССР У ЛІГУ НАЦЫІ

ФРАНЦЫЯ

ПАРЫЖ, 16 верасня. (БЕЛТА). Увесці французскі друк азначае тэкст запрашэння Савецкага Саюза ў Лігу Нацый і адказаў тав. Літвінава.

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛІН, 16 верасня. (БЕЛТА). Увесці германскі друк азначае тэкст запрашэння Савецкага Саюза ў Лігу Нацый і адказаў тав. Літвінава.

ШВЕЦЫЯ

СТОКГОЛЬМ, 16 верасня. (БЕЛТА). Увесці шведскі друк азначае тэкст запрашэння Савецкага Саюза ў Лігу Нацый і адказаў тав. Літвінава.

КАНАДА

КАНАДА, 16 верасня. (БЕЛТА). Увесці канадскі друк азначае тэкст запрашэння Савецкага Саюза ў Лігу Нацый і адказаў тав. Літвінава.

ІТАЛІЯ

РЫМ, 16 верасня. (БЕЛТА). Увесці італьянскі друк азначае тэкст запрашэння Савецкага Саюза ў Лігу Нацый і адказаў тав. Літвінава.

ЯПОНИЯ

ТОКІО, 16 верасня. (БЕЛТА). Увесці японскі друк азначае тэкст запрашэння Савецкага Саюза ў Лігу Нацый і адказаў тав. Літвінава.

Узрастаючая магутнасць СССР не толькі не штурхнула яго на шлях ваенных авантур, на шлях «чырвонага імперызму», аб гэтым гаворылі капіталістычныя палітыкі, але СССР стаў прэцэдам барацьбы за мір. Ён не толькі прапачуў руху бліжэйшым сусядам, аказваючы ім дапамогу аб непадзеле, але і прымаў удзел ва ўсіх міжнародных канферэнцыях, скліканых Лігай Нацый, не гаворачы на не варожыя асноўныя на кіраванні Савецкага Саюза.

Узрастаючая магутнасць СССР не толькі не штурхнула яго на шлях ваенных авантур, на шлях «чырвонага імперызму», аб гэтым гаворылі капіталістычныя палітыкі, але СССР стаў прэцэдам барацьбы за мір. Ён не толькі прапачуў руху бліжэйшым сусядам, аказваючы ім дапамогу аб непадзеле, але і прымаў удзел ва ўсіх міжнародных канферэнцыях, скліканых Лігай Нацый, не гаворачы на не варожыя асноўныя на кіраванні Савецкага Саюза.

ПЕРШЫ ДЗЕНЬ ПАРТЫЙНАЙ ВУЧОБЫ ў МЕНСКУ

16 верасня на ўсёй сістэме партыйнай асветы горада Менска пачаліся заняткі. Партарганізацыя завода «Большэвік», друкарні імя Сталіна аказалі высокую арганізацыйную, асабліва ў падрыхтоўцы першага дня заняткаў.

ПЕРШАКОДЫ НА ШЛЯХУ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ

За час хлебапаставак у раздзельных сельсаветах Магілёўшчыны значна ўзрасла калгасная праца ў Таравіцкім, Ахобіцкім, Мастоўскім, Хаваўскім і некаторых іншых сельсаветах арганізаваліся новыя калгасы. Значная колькасць аднаасобнікаў улілася ў старыя калгасы.

АДГАРДЗІЛІСЯ СІЯНОЙ АД АДНААСОБНІКАЎ

У раздзельных сельсаветах Магілёўшчыны значна ўзрасла калгасная праца ў Таравіцкім, Ахобіцкім, Мастоўскім, Хаваўскім і некаторых іншых сельсаветах арганізаваліся новыя калгасы.

УСТАНАЎЛЕННЕ ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСІН паміж СССР і АЛБАНІЯЙ

Рым, 17 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў Рыме адбылося падпісанне і абмен нотамі паміж паверанымі ў справах СССР і Італіі тав. Гельфандам і павераным у справах Албаніі Модзі аб устанавленні дыпламатычных і консульскіх адносін паміж СССР і Албаніяй.

РАМЕН РАЛАН АБ ТЭЛЬМАНЕ

ПРАГА, 16 верасня. (Інфармацыя «Прагды»). Як паведамаў «Ротэ фане», імя выходзіць у Празе, Рамен Ралан, выбравы гаварыцца: «Тэльман для нас больш, чым смельца, сумленны і шчыры чалавек, якім ён сапраўды быў. Ён стаў сімвалам пажыў шчыра пераможнага, але пераможнага камітэта барацьбы за вызваленне Тэльмана, апраўдана ў сувязі з гэтым да камітэта з пісьмом, у якім

Партарганізацыі, разгарніце большэвіцкую работу па замацаванню новага калгаснага прыліву!


Далейшым умацаваннем калгасаў, шырокім паказам іх дасягненняў, разгортваннем масава-растлумачальнай работы сярод працоўных аднаасобнікаў даб'ёмся новага магутнага прыліву ў калгасы

ПЕРШАКОДЫ НА ШЛЯХУ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ

За час хлебапаставак у раздзельных сельсаветах Магілёўшчыны значна ўзрасла калгасная праца ў Таравіцкім, Ахобіцкім, Мастоўскім, Хаваўскім і некаторых іншых сельсаветах арганізаваліся новыя калгасы. Значная колькасць аднаасобнікаў улілася ў старыя калгасы.

АДГАРДЗІЛІСЯ СІЯНОЙ АД АДНААСОБНІКАЎ

У раздзельных сельсаветах Магілёўшчыны значна ўзрасла калгасная праца ў Таравіцкім, Ахобіцкім, Мастоўскім, Хаваўскім і некаторых іншых сельсаветах арганізаваліся новыя калгасы.



У лясцы працоўнай калектывізацыі ў Фальшэўскай Германіі.



Вылада паўрабаванска ў калгасе «ХІІ год» Чырвонага Оксфорта, Н-Шкаўскага раёна, Стаўбужскага кр. Калгаснік т. Міронаў атрымаў ацэнку 45 кгр. зерна.

Table with multiple columns and rows, likely a price list or index. Includes items like 'малт', 'буза', 'ацукор', etc.

Сёння—агульна-гарадскі сход партактыва Менска

СЛОВА ПРАЦОУНЫМ МЕНСКА АБ З'ЕЗДЗЕ СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАУ

Акад. С. Я. ВАЛЬФОН  
СТАРШЫНІ СЕКЦЫІ НАУКОВЫХ РАБОТНІКАУ ВССР

АДНА З ЛЕПШЫХ СТАРОНАК ГІСТОРЫ КУЛЬТУРНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

Усесаюзны з'езд пісьменнікаў— з'явіўся такога парадку, што ахарактарызаваць яго некалькімі словамі нельга. З'езд дэманстраваў самаахвярную адданасць аднаго з важнейшых атралаў савецкай інтэлігенцыі— савецкай пралетарыята, яго згуртаванасць вакол камуністычнай партыі.

З'езд быў насычан пралетарскім інтэрнацыяналізмам, які моцна прагучаў і ў дэкларацыях пісьменніцкіх дэлегацый шматлікіх рэспублік, і ў выступленнях будучыя майстроў мастацтвага слова дзесяткаў нацыянальнасцей, аб'яднаных вялікай сацыялістычнай рэвалюцыяй.

З'езд навочна паказаў, як ураслі культурныя запатрабаванні працоўных мас, іх прагненні да мастацтва, іх любоў да мастацтвага слова, іх эстэтычная патрабаванасць. З'езд паказаў, што літаратурная справа, як прапрадаў Лянін, ператварылася ў час у частку агульнапралетарскай справы.

З'езд пераказаў нас, што ў радах інтэлігенцыі краін Захада, здуленай ціскамі крызіса, тэрарызму і фашысцкімі бандамі наёмнікаў фінансаванага капітала, расце атрад прыяцеляў пралетарыята, якія ўсё мацней пятуцца да краіны будучага сацыялізма.

З'езд, нарэшце, быў магучым шаварэжам таго, які мудры гістарык крок быў зроблен нашай партыяй паставіўшы 23 красавіка 1932 года, як гевіналізмі былі стаўленні прадаўцаў аб шляхах развіцця савецкай літаратуры, якім ападатвароачым і стымулюючым мастацтва творчасці аказаўся дадзены т. Сталінскі лозунг сацыялістычнага рэалізма.

Астаецца толькі пажалода, каб масты Савецкай Беларусі сваімі бліжэйшымі мастацкімі творамі далі дастойны водгук на вялікія і складаныя задачы, паставлены перад імі з'ездам, які ўспяў адну з лепшых старонак у гісторыю нашай культурнай рэвалюцыі.



Пры дэмабілізацыі і бібліятэчным інстытуце ВССР імя Леніна а 14 верасня адбыўся гарадскі сход партактыва чы тача. Габілет стаўні сабей залачай абсудоваць рабочага Уларіна, партыйна-агасітальскі і прафесарыяны актыв, агітатары, прагандыстаў і дэкларацыяў.

П. І. ШАБАН  
ТОКАР МЕНСКАГА ЭЛЕКТРАСТАЊНІЦЫ ПРАЦУЕ ІІ ГОД

ЧАГО Я ЧАНАЮ АД ПІСЬМЕННІКАУ

Я лічу, што ўсесаюзны з'езд пісьменнікаў меў вялікае палітычнае значэнне. На-мойму, было б вельмі надзейна, каб падобныя з'езды скарачаліся часцей. Яны б сапраўды пмаг чаго даі новага для разгорвання нашай мастацкай літаратуры.

За апошні час я чытаў кнігі Мансіма Горкага «Мат», Шалахава «Тхік Дон» і «Поднятая пеліна».

Асабліва падабалася мне «Мат» Мансіма Горкага. Было б надзейна, каб напісаны пісьменнікі напісалі такія кнігі аб нашым сучасным жыцці і рабоце асобных ударнікаў і каб яны ў гэтых кнігах адбавілі сучасны падзеі таі яра, які адбавіў рэвалюцыяны падзеі пятага года ў імізе Мансіма Горкага. Наўжо-ж няма ў нас зараз на фабрыках і заводах такіх адданых сацыялістычнаму будаўніцтву герояў, як герояі аповесці «Мат»? Зразумела, ёсць, але ўсё-ж іх работа ў сучасных кнігах апісаванца не так ярка і не так захаліцца чытача.

Пісьменнікі прышлі на свой выдатны з'езд з вялікімі творчымі поспехамі, мандалі сапаяны адмыслай задачай, адной іскінацы. Гэтае адзінства мэты, тэмбона і кроўна ўсвядомленне пісьменнікаў ўсёй нарадаў СССР, напісаванне венаварна адназначна і прамыма са савецкай інтэлігенцыі і ілм сацыялізма, як перы ўбор перамог генеральнай лініі партыі.

Гарачай любоў, глыбокай напавы і выключна і квалітатывна атулен перыяр народаў Савецкай аамі. Гэтую любоў іым запавылаў таку, што мастацкая літаратура з'яўляецца вялікай зброяй у руках камуністычнай партыі і рабочага класа, таку, што мастацкая літаратура ўжо многімі ўзбагачана культурна-жыццё працоўных.

Але які яшчэ складаны адканы і нацэны шлях ляжыць перад савецкімі пісьменнікамі! Колькі яшчэ новых вялікіх твораў, новых вялікіх аповесці чакае наша краіна! І яна — наша сацыялістычная краіна— робыць выключна ўсё, каб вабаспечыць дадзены з'езд з вялікімі творчымі поспехамі, мандалі сапаяны адмыслай задачай, адной іскінацы.

Захаваў — электрамандар, 1908 года нараджэння—прачытаў за гэты час «На чырвоных ліках».

Льнікова «Цусіма» Новікава-Прыбова, «Вязімо» Зарэчнага, «Пры годз далага ваакі Швайка» Галізна.

Адаін з першых чытачоў бібліятэкі—даскар Сцепаніон (1887 года нараджэння) з 15 апеня прачытаў творы Жукоўскага, «Воскресенне» Талстога, том твораў Гогаля, тры тамы Чэхава, «Поднятую пеліну» Шалахава, «Історію адного года» Салтыкова-Шчэдрына. У яго свой густ. Аб «Поднятой пеліне» ён гаворыць: «Гэта не так захаліцца, бо ўсё гэткае сам пера-чытаў». Радыла спаважыць яго гістарычнымі раманамі. Дала-б «Мат» Горкага, але, як не сорамна, няма ў бібліятэцы. Зараз ён накінуўся на «Андрэя Кокухова» Спешняка-Краўчыскага.

Так пералічаць можна бясконца. Але досыць сказаць, што, вывучышы размах нашага рабочага чытача, мы паставілі зараз такую задачу: склаці літаратурны мінімум з 14 рускіх і беларускіх твораў (для націнненасцей далаі 4 аўрабскія і 3 польскія творы) і дабімся, што ўсё гэтыя кніжкі будуць прачытанымі не менш, як 300 рабочымі завода. На меры прачытання твораў будзем скарацаць «кашты» першых твораў «кафетарыя». Першая тачка «кафетарыя» будзе прысвечана «Поднятой пеліне».

Што і гаворыць—мастацкая кніжка ўвайшла ў быт рабочага, стала прадметам тэрытога карыстання. У гэтым правулетца грандыёзны рост культурнасці рабочых мас, які магчымы толькі ў ірыня сацыялізма.

АНДРЭІ АЛЕКСАНДРОВІЧ

Узяць новыя вышыні

Новых герояў шукае і не знаходзіць, і не можа знайсці буржуазная літаратура Захада і Захада. Заледней, жулік, брадзіга, розных масоў апагустыізм—такі небагаты асартымент стораічных фігур буржуазнай сучаснай эпохі.

Лепшыя прадстаўнікі зарубажных пісьменнікаў, якія прыхалі ў Савецкі Саюз, з вялікай трыбуны гістарычнага нашага з'езда, з хваляваннем ад радасці і захвалення мугучым нашым прасцітам, асудылі, што толькі ў сацыялістычнай рэвалюцыі стораічныя фігуры буржуазнай сучаснай эпохі.

Усесаюзны з'езд савецкіх пісьменнікаў паказаў, якія багатыя і сааўныя рэвалюцыяныя перспектывы адкрываюцца перад мастаком слова, творцам вялікага вобраза будучага новага ладу жыцця, перад «імяперамі чалавечых душ» эпохі Сталіна.

З'езд паказаў усаму свету красаванне новай сацыялістычнай культуры і гэта новай культуры сацыялізма загарварыла магучым талсам у дэкламе Алексіа Максімавіча Горкага, у дэкламе аб літаратуры брацін рэспублік, загарварыла магучым сілай інтэрынацыянальнага адзінства, сілай пралетарскага дружнага вароду на славу партыі большавікоў.

Пісьменнікі прышлі на свой выдатны з'езд з вялікімі творчымі поспехамі, мандалі сапаяны адмыслай задачай, адной іскінацы. Гэтае адзінства мэты, тэмбона і кроўна ўсвядомленне пісьменнікаў ўсёй нарадаў СССР, напісаванне венаварна адназначна і прамыма са савецкай інтэлігенцыі і ілм сацыялізма, як перы ўбор перамог генеральнай лініі партыі.

Гарачай любоў, глыбокай напавы і выключна і квалітатывна атулен перыяр народаў Савецкай аамі. Гэтую любоў іым запавылаў таку, што мастацкая літаратура з'яўляецца вялікай зброяй у руках камуністычнай партыі і рабочага класа, таку, што мастацкая літаратура ўжо многімі ўзбагачана культурна-жыццё працоўных.

Але які яшчэ складаны адканы і нацэны шлях ляжыць перад савецкімі пісьменнікамі! Колькі яшчэ новых вялікіх твораў, новых вялікіх аповесці чакае наша краіна! І яна — наша сацыялістычная краіна— робыць выключна ўсё, каб вабаспечыць дадзены з'езд з вялікімі творчымі поспехамі, мандалі сапаяны адмыслай задачай, адной іскінацы.

Захаваў — электрамандар, 1908 года нараджэння—прачытаў за гэты час «На чырвоных ліках».

Льнікова «Цусіма» Новікава-Прыбова, «Вязімо» Зарэчнага, «Пры годз далага ваакі Швайка» Галізна.

Адаін з першых чытачоў бібліятэкі—даскар Сцепаніон (1887 года нараджэння) з 15 апеня прачытаў творы Жукоўскага, «Воскресенне» Талстога, том твораў Гогаля, тры тамы Чэхава, «Поднятую пеліну» Шалахава, «Історію адного года» Салтыкова-Шчэдрына. У яго свой густ. Аб «Поднятой пеліне» ён гаворыць: «Гэта не так захаліцца, бо ўсё гэткае сам пера-чытаў». Радыла спаважыць яго гістарычнымі раманамі. Дала-б «Мат» Горкага, але, як не сорамна, няма ў бібліятэцы. Зараз ён накінуўся на «Андрэя Кокухова» Спешняка-Краўчыскага.

Так пералічаць можна бясконца. Але досыць сказаць, што, вывучышы размах нашага рабочага чытача, мы паставілі зараз такую задачу: склаці літаратурны мінімум з 14 рускіх і беларускіх твораў (для націнненасцей далаі 4 аўрабскія і 3 польскія творы) і дабімся, што ўсё гэтыя кніжкі будуць прачытанымі не менш, як 300 рабочымі завода. На меры прачытання твораў будзем скарацаць «кашты» першых твораў «кафетарыя». Першая тачка «кафетарыя» будзе прысвечана «Поднятой пеліне».

Што і гаворыць—мастацкая кніжка ўвайшла ў быт рабочага, стала прадметам тэрытога карыстання. У гэтым правулетца грандыёзны рост культурнасці рабочых мас, які магчымы толькі ў ірыня сацыялізма.

П. І. САННІКАУ

ПАКАЗАЦЬ ГЕРОЯ НАШЫХ ДЗЕН

Усесаюзны з'езд пісьменнікаў намяціў шляхі, па якіх павінна да лей развіцця наша савецкая мастацкая літаратура.

На з'ездзе рабочыя дэлегацыі паказаў ад пісьменнікаў паказаў у нашай мастацкай літаратуры героя нашай эпохі, героя—будуніка, паспяхова і ўспяшна будуючага сацыялізм. Савецкая мастацкая літаратура павінна паказаць такога героя нашых дзён, на якому будуць раўняцца рабочыя, нашы лепшыя старыкі.

Па-мойму, кожны рабочы з асаблівай запінаўленасцю і захваленнем будзе чытаць кнігу, у якой талюўным героям будзе такі ўларнік-шахдэр, як Нікіта Ізотаў, які стаў лепшым ударнікам Савецкага Саюза. Трба паказаць у мастацкай літаратуры такіх герояў, як Шмідт, Леванюсіні, Малашаў, Каманін, Даронін, Ляпідзеўскі, Вадалінаў, Сяленіў. Трба паказаць жыццё і работу лепшых партыйных арганізацый.

Трба гэтых герояў паказаць так, як яны ёсць на самай справе, з усімі іх выдатнымі і атуюўнымі бакамі. Паказаць так яра, вытукла і зразумела, як Шалахаў паказаў у «Поднятой пеліне» дзён-градскага рабочага-пуцілаўпа Давыдава на фронце калектывізацыі, як паказаў Паіфёраў у «Брускях» Ойгена і Жарскія ці Фадзееў у «Разгрома»—Левіскана. Такіх герояў зараз ёсць шмат. І іх трба паказаць.

Без неспай і перарываў сувязі пісьменнікаў з шырокімі працоўнымі масамі, з народам нашай краіны, а яго жыццём і барацьбой, без дапамогі новым пісьменнікам з нараду, няма і не можа быць руху літаратуры наперад.

Справа літаратуры мае пісьменнікі набылі істотнае веданне жыцця, рэалізм, пошты, які неабходна іму, як інаўваду людзей нашага часу ў духу камунізма. Намножылі на філасофскую сталасць мыслі і веданне гісторыі чалавечай культуры, гэты вопыт арганічнай сувязі з масамі становіцца той скарбніцай, з якой пісьменнікі бярэ ідэі і вобрамы і сілай сваёго талента ствараюць—мастацкія помнікі сваёй вялікай, слаўнай эпохі.

Масі прасторы твае сваім сэрцам абдымам, За граніцы нусцяся мы аднакмай сваёй галавой.

Гэта наша зямля, гэта наша радзіма — Дзень высокі, як сонца, шугае над ёй.

Ен ідзе паўнегруды над колымакі гор, Акіяны мінае, праходзіць палі, Ен высокі, як высокі наш крылаты дэзор Першай у свеце магучай савецкай зямлі.

І тады за плугом, за матаром, за радзій Мы ударна стамі свой пакладзены час — Мы жывем за бацьчыню, за дзядоў, за прадзедаў, Многа дзядэна нам, многа прасціца з нас.

І на гэтай зямлі, што крываёй іх і птам аздоблена, Не кідем старога, мы неавт сляда — Мы павіны зрабіць, што вякамі было недароблена, Нават песні зламчыя, якіх свет не складаў — Каб ад гэтых песні мільёнам працунца, Каб чырвоны мекі над планетай пунаў,

І тады за плугом, за матаром, за радзій Мы ударна стамі свой пакладзены час — Мы жывем за бацьчыню, за дзядоў, за прадзедаў, Многа дзядэна нам, многа прасціца з нас.

І на гэтай зямлі, што крываёй іх і птам аздоблена, Не кідем старога, мы неавт сляда — Мы павіны зрабіць, што вякамі было недароблена, Нават песні зламчыя, якіх свет не складаў — Каб ад гэтых песні мільёнам працунца, Каб чырвоны мекі над планетай пунаў,

І на гэтай зямлі, што крываёй іх і птам аздоблена, Не кідем старога, мы неавт сляда — Мы павіны зрабіць, што вякамі было недароблена, Нават песні зламчыя, якіх свет не складаў — Каб ад гэтых песні мільёнам працунца, Каб чырвоны мекі над планетай пунаў,

САКРАТАР ПАРТКОМА МЕНСКАГА ЭЛЕКТРАСТАЊНІЦЫ

Узяць новыя вышыні

Новых герояў шукае і не знаходзіць, і не можа знайсці буржуазная літаратура Захада і Захада. Заледней, жулік, брадзіга, розных масоў апагустыізм—такі небагаты асартымент стораічных фігур буржуазнай сучаснай эпохі.

Лепшыя прадстаўнікі зарубажных пісьменнікаў, якія прыхалі ў Савецкі Саюз, з вялікай трыбуны гістарычнага нашага з'езда, з хваляваннем ад радасці і захвалення мугучым нашым прасцітам, асудылі, што толькі ў сацыялістычнай рэвалюцыі стораічныя фігуры буржуазнай сучаснай эпохі.

Усесаюзны з'езд савецкіх пісьменнікаў паказаў, якія багатыя і сааўныя рэвалюцыяныя перспектывы адкрываюцца перад мастаком слова, творцам вялікага вобраза будучага новага ладу жыцця, перад «імяперамі чалавечых душ» эпохі Сталіна.

З'езд паказаў усаму свету красаванне новай сацыялістычнай культуры і гэта новай культуры сацыялізма загарварыла магучым талсам у дэкламе Алексіа Максімавіча Горкага, у дэкламе аб літаратуры брацін рэспублік, загарварыла магучым сілай інтэрынацыянальнага адзінства, сілай пралетарскага дружнага вароду на славу партыі большавікоў.

Пісьменнікі прышлі на свой выдатны з'езд з вялікімі творчымі поспехамі, мандалі сапаяны адмыслай задачай, адной іскінацы. Гэтае адзінства мэты, тэмбона і кроўна ўсвядомленне пісьменнікаў ўсёй нарадаў СССР, напісаванне венаварна адназначна і прамыма са савецкай інтэлігенцыі і ілм сацыялізма, як перы ўбор перамог генеральнай лініі партыі.

Гарачай любоў, глыбокай напавы і выключна і квалітатывна атулен перыяр народаў Савецкай аамі. Гэтую любоў іым запавылаў таку, што мастацкая літаратура з'яўляецца вялікай зброяй у руках камуністычнай партыі і рабочага класа, таку, што мастацкая літаратура ўжо многімі ўзбагачана культурна-жыццё працоўных.

Але які яшчэ складаны адканы і нацэны шлях ляжыць перад савецкімі пісьменнікамі! Колькі яшчэ новых вялікіх твораў, новых вялікіх аповесці чакае наша краіна! І яна — наша сацыялістычная краіна— робыць выключна ўсё, каб вабаспечыць дадзены з'езд з вялікімі творчымі поспехамі, мандалі сапаяны адмыслай задачай, адной іскінацы.

Захаваў — электрамандар, 1908 года нараджэння—прачытаў за гэты час «На чырвоных ліках».

Льнікова «Цусіма» Новікава-Прыбова, «Вязімо» Зарэчнага, «Пры годз далага ваакі Швайка» Галізна.

Адаін з першых чытачоў бібліятэкі—даскар Сцепаніон (1887 года нараджэння) з 15 апеня прачытаў творы Жукоўскага, «Воскресенне» Талстога, том твораў Гогаля, тры тамы Чэхава, «Поднятую пеліну» Шалахава, «Історію адного года» Салтыкова-Шчэдрына. У яго свой густ. Аб «Поднятой пеліне» ён гаворыць: «Гэта не так захаліцца, бо ўсё гэткае сам пера-чытаў». Радыла спаважыць яго гістарычнымі раманамі. Дала-б «Мат» Горкага, але, як не сорамна, няма ў бібліятэцы. Зараз ён накінуўся на «Андрэя Кокухова» Спешняка-Краўчыскага.

Так пералічаць можна бясконца. Але досыць сказаць, што, вывучышы размах нашага рабочага чытача, мы паставілі зараз такую задачу: склаці літаратурны мінімум з 14 рускіх і беларускіх твораў (для націнненасцей далаі 4 аўрабскія і 3 польскія творы) і дабімся, што ўсё гэтыя кніжкі будуць прачытанымі не менш, як 300 рабочымі завода. На меры прачытання твораў будзем скарацаць «кашты» першых твораў «кафетарыя». Першая тачка «кафетарыя» будзе прысвечана «Поднятой пеліне».

Што і гаворыць—мастацкая кніжка ўвайшла ў быт рабочага, стала прадметам тэрытога карыстання. У гэтым правулетца грандыёзны рост культурнасці рабочых мас, які магчымы толькі ў ірыня сацыялізма.

БАБКОУ

БАЕЦ ХОЧА ЧЫТАЦЬ ПРА СЯБЕ

У мяне астаіся і надоўга астаіцца свежымі ў памяці найлепшыя ўражанні аб з'ездзе савоца савецкіх пісьменнікаў. Я з усёй уважай лясавіці і прагасціце сачыў за яго работай, штодзённа наглядая, якой увагай акружаюць з'езд нашым камандзры і байцы.

І гэта невыпадкова. Першы з'езд пісьменнікаў быў паказаванікам аграмаднага росту савецкай літаратуры, інтэрынацыянальнага адзінства ўсёх нацыянальных літаратур Саюза Саветаў. Характэрна, што пісьменнікі, ідуцы па шляху першага пралетарскага літаратура, буржавіска рэвалюцыя, сур'ёзна па ставілі пытанне аб тэмаці. Гэта асабліва важна на даным этапе нашага магучага росту.

Наша савецкая літаратура ўсё яшчэ недастаткова адгуваецца на рознастайныя запатрабаванні сёнешняга дня. Я маю на ўвазе раней за ўсё абаронную літаратуру.

Мы маем выдатныя творы — «Железны потон» Серафімовіча, «Цусіма» Новікава-Прыбова, «Разгрома» Фадзеева і рад іншых. Але, на жаль, такіх кніжак у нас шмат мала.

Баец хоча чытаць зараз пра сябе, бацьчы нашую слаўную армію ў гады мірнай абстаноўкі, яе баювую гатоўнасць да абароны сваёй пралетарскай радзімы. Такі твор будзе дапамагаць у рабоце і вучобе байца.

Некалькі слоў аб песнях. Нашы байцы хоцьці спаваць песні аб сваіх перамогах, аб правадых слаўнай Чырвонай арміі. Мы пем старыя, тысячы раз перанятыя песні і яны, зразумела, нас ужо не азваляюць. Чырвонаармеіч праціўляе рахунак на пісьменнікаў і намязітару на радзёную і вясёлаю маршавую песню.

Чырвонаармейска мастацкая самадзейнасць атчувае моцны пэдхат п'ес з жыцця і работы арміі. Яна таксама мае свой рахунак да пісьменнікаў, які неабходна апаціць у бліжэйшы час.

ПЯТРУСЬ БРОУКА

РАДЗІМЕ

Каб над светам гарэлі агні рэвалюцыі, Каб радзіма была пратарам адна.

І мы дружна праходзім адзінны паходам, Уся веліч камуны над намі устае... Хай-жа толькі ізноў загуляць непагода, Хай памянкаца шакал на граніцы твае — Да апошняе кроплі мы пойдзем змагацца На мары, у тайгу ў бяздонную сінь, — Павядуць нас на бойку чырвонаштандарцы, Што знаёмы з парохам розных краін,

Каб дзедзёўся вораг у бойцы істрынай, Што дарэмна кружыла яго галава, Што ёсць наша зямля, што ёсць наша радзіма — Есць на свеце Масква!

Мы прасторы ле сваім сэрцам абдымам, За граніцы нусцяся мы аднакмай сваёй галавой: Гэта наша зямля! гэта наша радзіма! Дзень высокі, як сонца, шугае над ёй.

Мы прасторы ле сваім сэрцам абдымам, За граніцы нусцяся мы аднакмай сваёй галавой: Гэта наша зямля! гэта наша радзіма! Дзень высокі, як сонца, шугае над ёй.

Мы прасторы ле сваім сэрцам абдымам, За граніцы нусцяся мы аднакмай сваёй галавой: Гэта наша зямля! гэта наша радзіма! Дзень высокі, як сонца, шугае над ёй.

Мы прасторы ле сваім сэрцам абдымам, За граніцы нусцяся мы аднакмай сваёй галавой: Гэта наша зямля! гэта наша радзіма! Дзень высокі, як сонца, шугае над ёй.

КАПЛЯВІЧ

„ЛЮБІУ Я МАСТАЦІІЯ ТВОРЫ ЧЫТАЦЬ“

Прадуію я на вытворчасці німада—дзітацца год збылося з таго дня, калі я маладой дзачунай упершыню ўзлася за іголку. Можна сказаць, маленькі юбілей. І вось дзвер я адчуваю, што ніколі не была такою шчаслівай.

І я малада прачытала кніжак, але асабліва шмат чытаю ў апошнія часы. Любамі маімі пісьменнікамі з'яўляюцца Шалахаў, Леў Нікалавіч Талстой, Бруно Ясенскі, Асабліва Ясенскі. Яго творы «Я жук Парыж» і «Человек меняет кожу» прачытала я абдзёе часткі проста захалілаі мае кожнай старонкай.

Чытаю я і беларускую літа-

Дзяготы ВССР на ўсесаюзным з'ездзе савецкіх пісьменнікаў

КАМАНДЫР М-СКАГА СТРАЛКОВАГА ПАЛКА

БАЕЦ ХОЧА ЧЫТАЦЬ ПРА СЯБЕ

У мяне астаіся і надоўга астаіцца свежымі ў памяці найлепшыя ўражанні аб з'ездзе савоца савецкіх пісьменнікаў. Я з усёй уважай лясавіці і прагасціце сачыў за яго работай, штодзённа наглядая, якой увагай акружаюць з'езд нашым камандзры і байцы.

І гэта невыпадкова. Першы з'езд пісьменнікаў быў паказаванікам аграмаднага росту савецкай літаратуры, інтэрынацыянальнага адзінства ўсёх нацыянальных літаратур Саюза Саветаў. Характэрна, што пісьменнікі, ідуцы па шляху першага пралетарскага літаратура, буржавіска рэвалюцыя, сур'ёзна па ставілі пытанне аб тэмаці. Гэта асабліва важна на даным этапе нашага магучага росту.

Наша савецкая літаратура ўсё яшчэ недастаткова адгуваецца на рознастайныя запатрабаванні сёнешняга дня. Я маю на ўвазе раней за ўсё абаронную літаратуру.

Мы маем выдатныя творы — «Железны потон» Серафімовіча, «Цусіма» Новікава-Прыбова, «Разгрома» Фадзеева і рад іншых. Але, на жаль, такіх кніжак у нас шмат мала.

Баец хоча чытаць зараз пра сябе, бацьчы нашу слаўную армію ў гады мірнай абстаноўкі, яе баювую гатоўнасць да абароны сваёй пралетарска

# НА РУКУ КУЛАКУ

Зяўшачы артыкул т. Федары і паведамленне Уласнага карэспандэнта «Звязды» лічыць, што падобнае рэду дэяніі старшын каравы.

Гаспадарці, адміністрацыйны запел, якім ахоплены старшыні Дамнікоўскага сельсавета (былі і цяперашні) б'юць грубейшае перу-кулаку.

Станоўшча пегімблэцка лічы і тым, што ў Полацкім раёне факты парушэння рэвалюцыйнай эканомікі зусім не адзіныя.

«Звязда» патрабуе ад райкома і райвыканкома прыняцця рашучых мер да парушэнняў савецкага закону.

(ПІСЬМО АДНАСОБНІКА)

Пры правядзенні ўаку аб'екстаў 1933 г. былі старшыня Дамнікоўскага сельсавета, Полацкага раёна, П. Д. Юльцін і савратар Старавайтаў мне замест аднаго гестара змялі забіраць больш трох. На готу колькасць змялі дзевяці і паў паставак. Назвай аштрафавалі на 400 руб., мяні прапанаваў і тэсці на працягу 24 гадзін. Такую суму протэй я так хутка дастаць не мог. За гэта ў мяне забралі апошнюю карову, парасё, два пуды ячменю, паўтара пуда аёса, штыццальны пудоў бульбы і іншыя гаспадарчыя рэчы.

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. Прыходзіце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

Паскарэўся і рабавану пракурору. Той паслаў мяне ў рэвалюцыйную камію дачэкацца ў гэтым у спіс аштрафаваных на Дамнікоўскаму сельсавету. У спіс аштрафаваных мяне не было, аб чым мне выдалі даведку. З даведкай я пайшоў і зноў да пракурора, які абяцаў разлічыць мяне скары на зямельнай каміі праз тыдзень. Прыйшоў праз тыдзень, а ў адказ зноў перадаў: пайдуце ліце раз праз тыдзень. На гэты раз даведкава, што справа мая ўжо разгледжана і пакараваў я сельсавет з прапановай вярнуць узятую маемасць, а за

# ЗНАТНЫЯ ЛЮДЗІ БССР АНЮТА ДАУНАР

Быў 1918 год. У часы нямецкай акупацыі, у маленкі я майстарі—скуравод прыватніка Дэна—прышла на работу Анюта Доўнар.

Прайшло 18 год. Не стала Дэна. Вырас былі механікавыя социалістычны завод «Большыя».

Булаўся завод, перамагав пякачы пудавіштва. змагався за годнасць чырвонаснажнага, і разам з ім расла тав. Доўнар.

Ей зараз 34 год. Палова жыцця прайшла на заводзе.

Доўнар не ведае адставання ў рабоце. Варштат Анюты «Футонер» не ведае прастоў. На мінімум—117 проц. пана. На месцах: студзень—117,7 проц., люты—



117,1, сакавік—146,8, красавік—149,1, май—140 і так да сёнешняга дня.

І гэта зусім не дзіўна. Яна адна з лепшых зотавак, хоць толькі ў мінулым, 1933, годзе яна атрымала сваю піраматынасць.

Гэта зусім не дзіўна, бо яна не ведае спаганняў і прагулаў, бо яна заслужана з'яўляецца героём першай пайцоўкі.

Такі твар званата чалавек завода «Большыя» Анюты Доўнар.

Гэта вытворцыя паказальнікі. Але нехта абмінуць таго, што Доўнар працуе ў дэпутаткай групе горсавета, што яна выдаўна прыліта ў групу адукацыйных і паштунна пайцункай падрыхтоўкі.

Анюта Доўнар—знатны чалавек завода «Большыя», выхаваны социалістычнай працай на буйнейшым социалістычным прадпрыемстве.

117,1, сакавік—146,8, красавік—149,1, май—140 і так да сёнешняга дня.

І гэта зусім не дзіўна. Яна адна з лепшых зотавак, хоць толькі ў мінулым, 1933, годзе яна атрымала сваю піраматынасць.

Гэта зусім не дзіўна, бо яна не ведае спаганняў і прагулаў, бо яна заслужана з'яўляецца героём першай пайцоўкі.

Такі твар званата чалавек завода «Большыя» Анюты Доўнар.

Гэта вытворцыя паказальнікі. Але нехта абмінуць таго, што Доўнар працуе ў дэпутаткай групе горсавета, што яна выдаўна прыліта ў групу адукацыйных і паштунна пайцункай падрыхтоўкі.

Анюта Доўнар—знатны чалавек завода «Большыя», выхаваны социалістычнай працай на буйнейшым социалістычным прадпрыемстве.

## ВЯЛІКІ УРАДЖАН ІЛНУ ПАД ПАГРОЗАМ ЗНІШЧЭННЯ

Друкуемы сёння матэрыял сведчыць, што на адназначны ўчастку работы партыйнай арганізацыі на ільнявырабчым і Мяснікоўскім усё асталося па старому.

Новае кіраванне раёна павіна, нарэшце, зразумець, што партыя не даць ніякіх «скадак». Па тым, наколькі свесчасова, вымаганася і без страт будзе асмібі раёна, партыя будзе маршаваць, яна новае кіраванне ільнявырабчым раёнам.

кіраванне не на словах, а на справе выпраўляе раённыя памылкі і мобілізуе масы калгаснікаў і працоўных аднаасобніц на барацьбу за выкананне ільнявырабчым.

Урокі Мяснікоўшчыны павіны быць улічаны ўсім раённым партыйным і савецкім арганізацыям, апрачэван лён, партыя будзе маршаваць, яна новае кіраванне ільнявырабчым раёнам.

Мяснікоўскі раён з года ў год рае ракі, 12 гектараў ільну са спецыяльнай ураджайнасцю. Як правіла, у раёне спецыяль на тых мясках, дзе ў будучым годзе будзе з'яўляцца лён. Над спецыяль заныць усё мажыма кавыніштва.

За разасланым ільном не фетавоўлен нагляд аджаўна на ільну вылучаны толькі на паперы. Яны пераходзяць на ўборку бульбы або на іншыя работы, а за спецыяль ніхто не наглядзе. Ды чаго даводзіць гэта бездаказнасць відаць на прыкладзе калгаса «Полымя», Янаўскага сельсавета. Тут некалькі дзён пераляжыў лён і траста атрымалася нумарам 1, замест магчымых № 1,75 і 2.

На ільнявазоды амаў зусім не паступае правільна выкажана праца. На парелье і надлежым ільну на спецыяль калгасы трыццаць больш аднаго нумара.

Мяляна-сунішчаныя пункты ў пагражачым становішчы знаходзяцца сёння. Яны нідзе не аджаўна і непраўдны і калі прыступілі да

сушы ільну, сёння пачалі гарэць. Гарэць буні з новым ураджам у раёне налгасу. Палова ураджам ільну ў раёне пад пагрозай знішчэння.

Ці аджаўналіць прымога ў раённых арганізацыях. Штога палубага, Лёны прыпрылілі в такім становішчы. Тут лануе спажы.

РБК прымаў тактыку свайго старшыні Рэй:

— Пачакайце, вось дайце выважыцца ад чарговых кампаній, тады возьмемся за лён.

Мусіць, такой думкі прытрымліваецца і адгалгак раённага аджаўлена «Заготлён» Рабцаў. Гэта ў калгасе «Чырвоны партызан», да якога ён прымаваў у якасці упаўважанага РК і РБК, сёння лён.

Праўда, 17 жніўня РК КП(б)В прымаў настанову, у якой вымагалаў налгасу пагрозы пбелі ільну.

І як належыць «мобілізавацца, прапанаваць».

Але гэта настанова так і асталося толькі каваўкам паперы.

А. ЛОСЬ.



ПРЫЗЫРНИК ЗАВОДА ІМЯ ВАРШАВЯЦА НА ПРЫЗЫРНЫМ ПУНКЦІ ў РЕГІСТРАЦЫЙНЫМ СТАЛЕ № 2

## „ХЛЕБАЗАКУПКІ З'ЯЎЛЯЮЦА ПРАВЕРКАЙ НАШАГА ЎМЕННЯ АРГАНІЗУВАЦЬ МАСЫ“ (ГІКАЛО)

У АДНАЗ НА АРТЫКУЛ ТАВ. ГІКАЛО СЛУЦАК. (Ад карэспандэнта «Звязды»)

Пры прапрацоўцы артыкула тав. Гікало разгледзілі новыя хвады калгасніка прыліду. На парадзе Амвоўскага сельсавета, старшыні калгасаў «Новае жыццё» т. Хвасцю, «Сірава совецка» т. Таран, «Цялоў» т. Бузын, «Завіты Ільня» тав. Пеняль, «НІМ» тав. Арастоўч тав. сваёй ініцыятывае прадаў дзержаве 2 тоны хлеба.

Старшыні ўзялі на себе абавязанасць правесці па калгасе пашырэння насіджэнні праўдліва і актывам і адукацыйны аходы калгаснікаў па прапрацоўцы артыкула тав. Гікало, дзе павіны быць імемныя практычныя мерапрыемствы па ўмацаванню калгасна будаўніцтва, рэвалюцыйна калгасніка і продажы хлеба дзержаве.

У калгасе «Рэвалюцыя», Дарэнінскага сельсавета, пры прапрацоўцы артыкула т. Гікало ўлілі ў калгасе 4 гаспадаркі і перадава дзержаве 1 тону зярна.

Калгас «Прамень коммуны» (Сярэднікоўскага сельсавета) прадаў дзержаве дзве тоны хлеба. Адначасова прадаў дзержаве свае лішні перадавікі калгасна вытворцыя калгаснікі Рухавец—100 кг., Бунчык Змітрок—100 кг., Ногіч Алена—50 кг., Рагалев Насіда—48 кг., Бадак—50 кг., Байлэховіч Кірэй—20 кг., Ногіч Сідан—80 кг., Валодзька—50 кг., Надзелька—40 кг. і рад іншых калгаснікаў.

Калгас «Полымя» (Сярэднікоўскага сельсавета) прадаў дзержаве 5 тон хлеба. Каркаўскага сельсавета, 5 тон. Гэта збожжа пачало паступаць на дзержавныя пункты.

22 верасня сёлкаўска раёна нагада старшыні калгасаў спецыяльна па ініцыятывае дзержавных закупак хлеба.

ЧЫКУН.

У Варшаваўскім раёне разгледзілі на работа па закупцы хлеба. У раёне сельсаветаў праведеныя «сходы», дзе была растлумачана ўся важнасць дзержавных закупак хлеба і адказна аджанаў тав. Гікало калгаснікі. Калгас «Чырвоны зорка», Кіраўска-Сябод-скага сельсавета, паставіла прадаць дзержаве 10 тон хлеба; калгас «Большыя», Выдучэскага сельсавета, 5 тон; калгас «Пролетарская перамога», Каркаўскага сельсавета, 5 тон. Гэта збожжа пачало паступаць на дзержавныя пункты.

22 верасня сёлкаўска раёна нагада старшыні калгасаў спецыяльна па ініцыятывае дзержавных закупак хлеба.

ЧЫКУН.

## МАЛАКОМЕР ТАВ. ЦЯРУШКІНА

Студэнт зоотэхнічнага факультэта горадскага с.-г. інстытута каммолец Цярушкіна сканструяваў новы вучучы-малакомер. Малакомер т. Цярушкіна мае простую канструкцыю і кельмі танны. Ён складзены з зыццываючага вагта, каваля бонскага шыка з двума рамкамі, варонкі, цацакі, пружынак і страляк.

У малакомер можна выдаць 5-6 кароў. Ён механічна аддзівае індывідуальны ўдзі кожнай каровы і дае магчымаць захаванне малака ў якасці даення ад нападання ў яго гною, пылу і інш. механічных прымешак. Апрача таго, карыстанне малакомерам значна павышае прадукцыйнасць і аблягчае працу дзяржак, бо ў такім выпадку дзяржак не трэба хадзіць пасля кожнага ўдоў і кантрольваць аддзел.

Работа малакомера т. Цярушкіна правяралася камісіяй у складзе прафесара с.-г. інстытута т. Уманова, дацэнта Сумінава і асістэнтаў Арлова і Перапелкі. Камісія зацвердыла, што малакомерам можна карыстацца ў малочнай гаспадарцы.

НЕЙДІН.

Малакомер тав. Цярушкіна мае простую канструкцыю і кельмі танны. Ён складзены з зыццываючага вагта, каваля бонскага шыка з двума рамкамі, варонкі, цацакі, пружынак і страляк.

У малакомер можна выдаць 5-6 кароў. Ён механічна аддзівае індывідуальны ўдзі кожнай каровы і дае магчымаць захаванне малака ў якасці даення ад нападання ў яго гною, пылу і інш. механічных прымешак. Апрача таго, карыстанне малакомерам значна павышае прадукцыйнасць і аблягчае працу дзяржак, бо ў такім выпадку дзяржак не трэба хадзіць пасля кожнага ўдоў і кантрольваць аддзел.

Работа малакомера т. Цярушкіна правяралася камісіяй у складзе прафесара с.-г. інстытута т. Уманова, дацэнта Сумінава і асістэнтаў Арлова і Перапелкі. Камісія зацвердыла, што малакомерам можна карыстацца ў малочнай гаспадарцы.

НЕЙДІН.

Малакомер тав. Цярушкіна мае простую канструкцыю і кельмі танны. Ён складзены з зыццываючага вагта, каваля бонскага шыка з двума рамкамі, варонкі, цацакі, пружынак і страляк.

У малакомер можна выдаць 5-6 кароў. Ён механічна аддзівае індывідуальны ўдзі кожнай каровы і дае магчымаць захаванне малака ў якасці даення ад нападання ў яго гною, пылу і інш. механічных прымешак. Апрача таго, карыстанне малакомерам значна павышае прадукцыйнасць і аблягчае працу дзяржак, бо ў такім выпадку дзяржак не трэба хадзіць пасля кожнага ўдоў і кантрольваць аддзел.

Работа малакомера т. Цярушкіна правяралася камісіяй у складзе прафесара с.-г. інстытута т. Уманова, дацэнта Сумінава і асістэнтаў Арлова і Перапелкі. Камісія зацвердыла, што малакомерам можна карыстацца ў малочнай гаспадарцы.

НЕЙДІН.

Малакомер тав. Цярушкіна мае простую канструкцыю і кельмі танны. Ён складзены з зыццываючага вагта, каваля бонскага шыка з двума рамкамі, варонкі, цацакі, пружынак і страляк.

У малакомер можна выдаць 5-6 кароў. Ён механічна аддзівае індывідуальны ўдзі кожнай каровы і дае магчымаць захаванне малака ў якасці даення ад нападання ў яго гною, пылу і інш. механічных прымешак. Апрача таго, карыстанне малакомерам значна павышае прадукцыйнасць і аблягчае працу дзяржак, бо ў такім выпадку дзяржак не трэба хадзіць пасля кожнага ўдоў і кантрольваць аддзел.

Работа малакомера т. Цярушкіна правяралася камісіяй у складзе прафесара с.-г. інстытута т. Уманова, дацэнта Сумінава і асістэнтаў Арлова і Перапелкі. Камісія зацвердыла, што малакомерам можна карыстацца ў малочнай гаспадарцы.

НЕЙДІН.

Малакомер тав. Цярушкіна мае простую канструкцыю і кельмі танны. Ён складзены з зыццываючага вагта, каваля бонскага шыка з двума рамкамі, варонкі, цацакі, пружынак і страляк.

У малакомер можна выдаць 5-6 кароў. Ён механічна аддзівае індывідуальны ўдзі кожнай каровы і дае магчымаць захаванне малака ў якасці даення ад нападання ў яго гною, пылу і інш. механічных прымешак. Апрача таго, карыстанне малакомерам значна павышае прадукцыйнасць і аблягчае працу дзяржак, бо ў такім выпадку дзяржак не трэба хадзіць пасля кожнага ўдоў і кантрольваць аддзел.

Работа малакомера т. Цярушкіна правяралася камісіяй у складзе прафесара с.-г. інстытута т. Уманова, дацэнта Сумінава і асістэнтаў Арлова і Перапелкі. Камісія зацвердыла, што малакомерам можна карыстацца ў малочнай гаспадарцы.

НЕЙДІН.

## РЫХТАВАЦА ДА ЗІМЫ, ЯК ЗАВОД ІМЯ МЯСНІКОВА

ЗІМУ СУСТРЭНЕМ ПАДРЫХ-ТАВАНЫМІ

Завод імя Мяснікова (Мясні) настаяўна рыхтуецца да зімы. Заводакравіштва набыла неабходны будматэрыял і мае магчымаць забяспечыць рабочым рамонт кватэр.

60 чалавек будматэрыялы ўжо атрымалі. Заводскі дом, дзе жывуць рабочыя, раматуюцца. У бліжэйшы час рамонт будзе закончан.

150 чалавек атрымалі талоны на дровы, астатнія рабочыя будуць забяспечаны дровамі, якія завод вывезе сваім транспартам.

Працуе рамонтная майстэрня. Для дзейнасці заводна ўзроста заўважана адпущыў 1500 руб. для закупкі зімовай вопраткі.

Заўком дагаварыўся з арцеллю «Новы шлях» аб унтарговай нацпраўцы вопраткі для рабочых завода.

Такім чынам завод імя Мяснікова сустрачае зіму ў поўнай падрыхтаванасці.

БАРАНОУСКІ.

Калі новы чалавек прыязджае на станцыю Басноўска, яму цяжка знайсці на гомельскім мясцовам імя Сталіна. Гэта можа паказацца крыху дзіўным, бо завод іншых заводаў кляўцаў у вочы на радзёўце 4-5 кілометраў. І ўсё-ж новы чалавек будзе хадзіць завод завода, дабыць яго некалькі раз і не будзе ўпэўнен, што ён трапіў на пашаны завод. Заводныя выгледы не дае поладу думаць, што гэта пашаны завод.

З вялікіх цёмных прасветаў у сценках, якія калісі называюцца вокнамі, блішчыць дзе-нідзе на адной шыбе ў раме.

Навокал карушоў завода размешчаны 8 чатырохпавярховых жылёвых дамоў, выданых стазоваў, клуб і ўсе з пабытчыма.

Завод, які да краіне мільённыя квадратных метраў шыка, не можа запусціць вокны сваёй дахаў, вокны рабочых кватэр і памішчаны трамадскага карыстання. Таўмаццана гэта тым, што ніхто не хоць гэтым запытаць, што віхце паоуць у кляпціца падрыхтоўкай да зімы.

Старшыня рабочага пашапа пашавапа лічыць гэта добра памятаючы. І напэўна доўга не забудуць зіму мінулага года. Добра даўно ён у зямлі гарнікі з гарачым вугалем, якімі яны стараліся, хоць і дарэмна, адцяпіць свае кватэры, дзе вельмі часта тэмпература падае ніжэй вочы.

Некаторыя «пашаўцы», якім былі паставлены часовыя блішчыны пены, пры ўспаміне аб іх іхце і зараз лаюць адміністрацыю завода. За-за дыму нехта было раскрыць вочы, не гаворачы ўжо аб тым, каб знаходзіцца ў пакоі.

Вопыт мінулага года павінен быў навучыць кіраванца завода сур'ёзна ўважліва за падрыхтоўку да зімы гэтага года. Аднак, кіраванца завода не ўлічыла ўрок мінулага. Не падрыхтаваны гароднехававалі, не зашклены вокны пахаў і рабочых кватэр. Магавіла ОРС-а не кляпціца аб тым, каб забяспечыць рабочых дэпай вопраткай.

На заводзе існуе адукацыйна-рамонная майстэрня. Але ёй да гэтага часу не могуць знайсці памішчаны. Частка рабочых працуе на балконах, пад адкрытым небам, а частка ў калідоры, да чацвертыя наварсе.

Заводу неабходна некалькі сотняў кваліфікаваных рабочых, якія павіны прыбываць з другіх заводаў Саюза. Аднак, яны зараз прыхаць на завод не могуць, бо памішчаны для іх не падрыхтаваны.

Такім чынам, неадарэванымі сёння дзруць аб тым, што гомельскі пашавапа імя Сталіна драгва рыхтуецца да зімы, ніякага ўважліва на кіраванца завода не з'явілі. Станоўшча не пазнае тавы.

Я. СЦЯКЛОУСКІ.

Калі новы чалавек прыязджае на станцыю Басноўска, яму цяжка знайсці на гомельскім мясцовам імя Сталіна. Гэта можа паказацца крыху дзіўным, бо завод іншых заводаў кляўцаў у вочы на радзёўце 4-5 кілометраў. І ўсё-ж новы чалавек будзе хадзіць завод завода, дабыць яго некалькі раз і не будзе ўпэўнен, што ён трапіў на пашаны завод. Заводныя выгледы не дае поладу думаць, што гэта пашаны завод.

З вялікіх цёмных прасветаў у сценках, якія калісі называюцца вокнамі, блішчыць дзе-нідзе на адной шыбе ў раме.

Навокал карушоў завода размешчаны 8 чатырохпавярховых жылёвых дамоў, выданых стазоваў, клуб і ўсе з пабытчыма.

Завод, які да краіне мільённыя квадратных метраў шыка, не можа запусціць вокны сваёй дахаў, вокны рабочых кватэр і памішчаны трамадскага карыстання. Таўмаццана гэта тым, што ніхто не хоць гэтым запытаць, што віхце паоуць у кляпціца падрыхтоўкай да зімы.

Старшыня рабочага пашапа пашавапа лічыць гэта добра памятаючы. І напэўна доўга не забудуць зіму мінулага года. Добра даўно ён у зямлі гарнікі з гарачым вугалем, якімі яны стараліся, хоць і дарэмна, адцяпіць свае кватэры, дзе вельмі часта тэмпература падае ніжэй вочы.

